

БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ФОНДЫ

Бібліятэчны фонд ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” на 01.01.2021 г. налічвае 332777 экз. дакументаў, у тым ліку:

- кнігі, брашуры – 297412 экз. (89 %)
- аўдыёвідэаматэрыялы – 392 (0,11 %)
- электронныя дакументы – 1137 (0,34 %)
- іншыя матэрыялы (ноты, карты) – 4 677 экз. (1,4 %)
- перыядычныя выданні – 28655 (8,61 %)
- мастацкая літаратура – 200323 (60,19 %)
- на беларускай мове – 102517 экз. (30,80 %)

Новыя паступленні склалі: 6798 экз., з іх кніг 2371 экз., перыядычных выданняў – 4410 экз., іншыя віды – 17 экз.

На папаўненне фондаў бібліятэк з мясцовага бюджэту ў 2020 годзе выдзелена 52563,51. Гэта 15 % ад агульнай сумы бюджэтнага фінансавання. За кошт мясцовага бюджэту набыта 6371 экз. на суму 15782,27 руб. :

- у тым ліку атрымана напрамую з дзяржаўных выдавецтваў (УП “Мастацкая літаратура”, РЦП, ВД “Звязда”, Выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі”, РУП “Выдавецтва” “Адукацыя і выхаванне”, Выдавецтва “Беларусь”. РУП ВД “Беларуская навука”) 987 экз. дакументаў на суму 8120,77 руб.
- з камерцыйных выдавецтваў (ЧТПУП “Новое слово”, УП “Высокая гара”, ААА “Харвест”) 974 экз. дакументаў на суму 7661,50
- сацыяльна значнай літаратуры 879 экз. на суму 13194,38 руб.

Для папаўнення кніжных фондаў бібліятэк выкарыстоўваліся дадатковыя крыніцы камплектавання. У выніку акцыі “Насустрач адзін аднаму” бібліятэкі атрымалі ў дар чытачоў, прыватных асоб кнігі. Так, са сваіх асабістых бібліятэк падарылі чытачы кнігі ў Карэліцкую раённую бібліятэку, Ярэміцкую сельскую бібліятэку, Райцаўскую сельскую бібліятэку, Варанчанскую сельскую бібліятэку. Імі падарана 196 экз. на суму 118,38 руб.

ААТ “Белкніга” аказала дапамогу ў папаўненні фондаў бібліятэк у колькасці 81 экз. дакументаў, на суму 172,80.

Фундатары аказалі дапамогу ў папаўненні фондаў бібліятэк у колькасці 28 экз. дакументаў, на суму 419,07 руб.

Камерцыйны фонд на 01.01.2021 г. налічвае 3984 экз. дакументаў.

Працэнт абнаўлення фону – 2%.

Усяго за 2020 г. па ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” падпіска на перыядычныя выданні складае 112 назваў, з іх часопісаў – 75, газет – 37.

- на цэнтральную бібліятэку: усяго 93 назвы (з іх газет – 28, часопісаў – 65);
- на дзіцячую бібліятэку: усяго 33 назвы (з іх газет – 9, часопісаў – 24);
- на 1 сельскую бібліятэку: усяго 17 назваў (з іх газет – 5, часопісаў – 12);
- на 1 бібліятэку аграгарадка: усяго 17 назваў (з іх газет – 5, часопісаў – 12).